

Малады даследчык прапануе

## ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІЯ НЕАЛАГІЗМЫ РЫГОРА БАРАДУЛІНА І IX РУСКІЯ ЭКВІВАЛЕНТЫ

У артыкуле аналізу юца аўтарскія неалагізмы Р. Барадуліна і іх рускія адпаведнікі ў аспекте праблемы эквівалентнасці. Вызначаецца ступень адэкватнасці такіх адзінак у перакладах на рускую мову.

Ключавыя слова: *аўтарскі неалагізм, пераклад, эквівалент, ступень адэкватнасці арыгіналу.*

Author's neologisms of R. Baradulin and its Russian equivalents are analysed in this article. The degree of adequacy of such units in translations into Russian is define.

Кожная мова бесперапынна развіваецца і ўдасканальваецца. Пісьменнікі імкнуцца садзейнічаць яе развіццю, у тым ліку і шляхам стварэння індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў. У навуковай літаратуры такія адзінкі ідэнтыфікуюцца таксама як індывідуальна-стылістычныя або аўтарскія наватворы, аказіянальныя слова, г. зн. адзінкі, прыдуманыя “на выпадак” (ад лац. *occasio*). Не занатаваныя ў слоўніках, аўтарскія неалагізмы захоўваюць навізну на значна большым часавым адрезку, выступаюць фактамі маўлення пэўнай асобы або замацоўваюцца ў пэўным кантэксле – найперш у мастацкіх творах, г. зн. належаць мове асобнага аўтара [12, с. 57].

Аўтарскія неалагізмы – з’ява старажытная, яны былі заўважаны ў творах Ф. Скарыны, П. Бярынды, Л. Зізанія, А. Філіповіча, М. Сматрыцкага і інш. Аднак найбольшага росквіту індывідуальна-аўтарская словатворчасць дасягнула ў 20 – 30-я гг. ХХ ст. Рамантычнае адчуванне і светаразуменне маладога пакалення таго часу прымушала шукаць новыя мастацкія образы, алегорыі, разнастайныя па сваёй семантыцы і эмаяциональна-экспрэсійнай афарбоўцы. Вялікімі майстрамі аказіяналізмаў былі класікі беларускай літаратуры Янка Купала (*кволінік, скурганіў, грызапёр*) і Якуб Колас (*цемнакрыліць, сонцевій, іскраззяны*). Шырокое выкарыстанне аўтарскіх наватвораў характэрна для Ніла Гілевіча, Леаніда Дранько-Майсюка, Васіля Зуёнка, Уладзіміра Караткевіча, Максіма Танка і інш.

Сапраўдным майстрам аказіянальнага слова зарэкамендаваў сябе Рыгор Барадулін. Творчасці паэта ўласціва разнастайнасць жанраў, вобразна-стылявых сродкаў, яркая метафорычнасць, тонкі псіхалагізм. Мова Р. Барадуліна надзвычай багатая на аўтарскія наватворы, якія гучаць і ўспрымаюцца ў арганічным адзінстве з народнай стыхіяй, ажыўляюць і робяць яе па-бара-дулінску шчодрай і натуральнай. Часта аказіяналізмы выступаюць дамінантай усяго твора.

У беларускім мовазнаўстве вывучэнне індывідуальна-аўтарскай моватворчасці прыкметна актывізировалася з 1980-х гг. Сярод грунтоўных прац, прысвечаных гэтай праблеме, можна адзначыць кандыдацкія дысертациі Г. Басавай,

У. Бобрыка, І. Казейкі, В. Зразікавай, Н. Чарнаброўкінай, М. Шабовіча. Лексікалагічнаму аналізу аказіянальных слоў прысвечаны таксама асобныя артыкулы А. Баханькова, М. Булахава, М. Прыйгодзіча і інш.

Разам з тым многія праблемы аўтарскай неалагізациі патрабуюць далейшага вырашэння. Датычыцца гэта і праблемы перакладу аказіянальізмаў на іншыя мовы. Як вядома, пераклад аўтарскіх неалагізмаў на іншую мову – справа няпростая. Да ліку даследаванняў, прысвечаных гэтай праблеме, можна аднесці манографію Э. Мартынавай [10], кандыдацкія дысертациі А. Лапцёнак [9], М. Ржавуцкай [13], Т. Трыпуцкай [15]. Але спецыяльныя працы, прысвечаныя праблемам перакладу індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў на іншыя мовы, у сучасным беларускім мовазнаўстве адсутнічаюць.

Пераклад – працэс комплексны. Для правільнай і дакладнай перадачы думкі арыгінала неабходна не толькі знайсці ў мове перакладу адпаведныя слова, але і даць ім адпаведную граматичную форму. Трэба ўлічваць і стылістычныя фактары. Перакласці – гэта значыць правільна і поўна перадаць сродкамі адной мовы тое, што ўжо выказана раней сродкамі іншай мовы.

Асноўная цяжкасць пры перакладзе аўтарскіх неалагізмаў – правільнае разуменне іх значэння. Пераклад аўтарскага неалагізма, значэнне якога ўжо вядома перакладчыку, – задача больш простая, і вырашаецца яна шляхам выкарыстання прыведзеных ніжэй спосабаў і прыёмаў. Пры гэтым неабходна не толькі звязтацца да традыцыйных і даўно вядомых лексікаграфічных даведнікаў (найперш беларуска-рускіх слоўнікаў), але і выкарыстоўваць найноўшыя крыніцы, у тым ліку часопісныя артыкулы, асобныя манографічныя даследаванні і інш.

Калі ж перакладчыку трапляецца аўтарскі неалагізм, сэнс якога цяжка высветліць, значэнне наватвора часта падказваеца кантекстуальна.

Крыніцамі матэрыялу даследавання сталі арыгінальныя паэтычныя зборнікі Р. Барадуліна, а таксама іх рускамоўныя пераклады (паэма “Балада Брэсцкай крэпасці = Балада Брестской крепости”, “Перакулене = Опрокинутое”, “Ізб-

ранная лирика", "Каждый четвёртый: Стихи" і інш.). На рускую мову творы Р. Барадуліна перакладалі Н. Кіслік, В. Нікіфаровіч, В. Салаўёва, В. Тарас, Я. Хелемскі. Прааналізавана каля 200 арыгінальных аўтарскіх неалагізмаў і іх рускамоўных адпаведнікаў.

У большасці выпадкаў перакладчыкі выкарыстоўваюць поўныя эквіваленты – структурныя і семантычныя адпаведнікі аўтарскіх неалагізмаў Р. Барадуліна, якія супадаюць цалкам. Яны абазначаюць назвы прадметаў (аэраполе – аэрополе, элек트ракобра – электрокобра), прыметы (бульбападобная – бульбоподобная, снежнарутая – снежнорутая), дзеянні (атаманіць – атаманітъ, крывянець – кровенеть):

**Добры дзень,  
Антыскептик Андрэй –  
Рускай мовы вялікі прыгонны!**

**Добрый день,  
Антискептик Андрей –  
Русской речи невольник великий!**

Блізкасць формы выражэння судносных слоў дазваляе перакладчыку ўжываць эквівалентны адпаведнік, дакладна і поўна перадаць падзеі і з'явы:

**Хату імылы.  
Дажды-грыбасі  
з прычыны такой не імжылі.**

**Хатумы конопатили, гоношили.  
Даже дожди-грибоси  
по этой причине не моросили.**

Пры гэтым заўважаецца спецыяльнае захаванне барадулінскіх наватвораў у перакладзе, асабліва тады, калі ў рускай мове такога слова няма і ўтварэнне яго з пункту гледжання кананічнасці немагчымае. Захаваныя наватворы ў перакладзе на рускую мову можна лічыць поўнымі эквівалентамі.

Знайсці дакладныя сэнсавыя і стылістычныя адпаведнікі індывидуальна-аўтарскім неалагізмам у рускай мове часам бывае няпроста. Таму сustrакаюцца выпадкі, калі аўтарскія неалагізмы перадаюцца частковымі эквівалентамі. Пры такім перакладзе не захоўваецца дакладная семантыка і марфалагічнае структура аўтарскага неалагізма. Да частковых эквівалентаў адносяцца наступныя пары слоў: *борна* – лесно, *воўк-ненажэра* – волк, *зялёна* – зелень, *ліставей* – листва, *небазон* – небосклон, *світальна* – сияньне, *снегавей* – снежныі і інш.

Сярод перакладных адпаведнікаў пэўнае месца займаюць трансфармацыйныя адпаведнікі, якія ў рознай ступені адлюстроўваюць змест арыгінальнага твора. Трансфармацыйныя адпаведнікі – семантычна тоесныя адзінкі, утвораныя шляхам пераутварэння лексем арыгінала на розных структурных узроўнях [9, с. 34]. Ужывуюцца такія віды трансфармацый, як марфолагасінтаксічнае, лексіка-сінтаксічнае і лексічнае.

Пры марфолага-сінтаксічнай трансфармацый лексічнае значэнне арыгінала захоўваецца і перадаецца словамі іншай марфалагічнай структуры:

**Чужэюць родныя мясціны  
з году ў год.  
І мы штодня сабе чужэем**

**Места отечества чужей  
из года в год,  
И мы себе чужей становимся  
с годами.**

Але несупадзенне словаўтваральных сродкаў патрабуе асаблівой увагі. Так, перакладчык замяняе прыслоўі зімова, завейна паразнаннямі как зіма, суроўа; как ветка перед зімою:

**Я спазніўся на дзень адзін,  
Каб пачуць апошнія слова.  
І даэгтуль гарыць палын,  
І дасюль на души зімова.**

**Я опоздал на один день,  
Не успел услышать последнее  
слово.  
Вина моя скостилаась, как тень,  
Как полынь, горька,  
Как зіма, суроўа.**

**Завейна  
Адной галінцы  
Застаца гібець зімою.**

**Как ветка перед зімою,  
Одна оставалась мама.  
И жалко рукой махала.**

Марфалагічныя змены прыводзяць да іншай сінтаксічнай структуры сказаў, таму пераклад страчае канкрэтнасць і выразнасць.

Лексіка-сінтаксічныя замены дакладна перадаюць семантыку арыгінальных аўтарскіх неалагізмаў, часам дапаўняюць новай інфармацыяй. У перакладах замест адной арыгінальнай лексемы ўжываюцца словазлучэнні розных тыпаў.

Назоўнікі і прыслоўі арыгінала звычайна перадаюцца словазлучэннямі “прыметнік + назоўнік”, дзе прыметнік удакладняе, канкрэтнізуе значэнне назоўніка.

**Заклятвы Mісіянеры –  
Меліяратары,  
Што маюць падчас  
Зеіліну-думку –  
І тую прямую – адну.  
Хоць вочы заплюшчы –  
так холадна-бела,  
і белая-белая вейкі ў каня.**

**Сверхзавязанные  
Миссионеры – мелиораторы,  
Из тех, кем движет – увы!  
– мозговая “Извилина”,  
мелко-прямая одна!  
Жмурься не жмурься:  
всё в холоде белом.  
Ресницы белым-белы у коня.**

Пры перакладзе можна заўважыць больш складаныя трансфармацыі, калі ў выніку адываюцца змены ў структуры цэлага сказа. Такія трансфармацыі павялічваюць колькасць лексем, працягласць сказаў. Напрыклад, перакладчык замяняе назоўнік *лівень-жыццядар* двухсастаўным сказам *дарит ливни май*. Двухсастаўны сказ набывае новую семантыку ў перакладным тэксле.

**І захлыну абшар  
Зялёна крываю.  
Мне лівень-жыццядар  
Ахяраваў прыволле.**

**Мне дарит ливни май –  
Плачу душистой данью.  
Вновь затоплю сарай  
своей зелёной дланью!**

Аўтарскія неалагізмы маюць частковыя супадзенні, не захоўваюць свайго поўнага лексічнага значэння і марфалагічнай структуры. У выніку пэўнае частка аўтарскага наватвора пры перакладзе губляецца. Перад чытаем з'яўляецца іншае слова, словазлучэнне, сказ, якія толькі прыблізна нагадваюць аўтарскі арыгінал.

Сustrакаецца нязначная колькасць выпадкаў, калі пры перакладзе адываюцца перадача зместу зусім іншымі лексічнымі адзінкамі, якія

не маюць з арыгінальным наватворам ні сэнсавага, ні марфалагічнага падабенства.

Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы зусім адсутнічаюць у такіх перакладах: *астарэць – одряхлетъ, падступны – недоступный, суравей – злой, угнеўлена – и пузыри блестят, цікаўна – все і інш.*

*І выгнанец*  
Хоча на радзіму,  
Хоць счужэлую,  
Але сваю.

*І незабытна ўспамінаю тую,*  
Што не збылася на май вяку.

*И потянет душу  
нестерпимо*  
Вновь взглянуть  
На родину свою.  
*С печалью ту всё время*  
вспоминаю,  
Что не случилась на моём веку.

Дзеясловы замяняюцца дзеяслоўнымі слова-злучэннямі, дзе залежныя кампаненты ўдакладняюць дзеянне, выражанае галоўным дзеяслоўным кампанентам.

*Мой дзень асенніца ў журбе.*  
Ліст эжоўклы ў забыцце білет.

У выдмахах захмарных  
Завея ведзьміца

Дзе глыб угнеўлена шыпела,  
Калі на хвалі лівень лёг.

*Мой день проведала печаль,*  
Посланница осенних лет.

*Сеет высеки*  
В высих Метелица.

*И пузыри блестят со дна,*  
Где вдруг захлестывало лодки,  
Когда на волны ливень лёг.

Дзяякуючы ўведзеным новым лексемам і скам зам перакладчык фактычна становіцца суаўтарам Р. Барадуліна, дапаўняе-перастварае яго вершаваны твор. Адываюцца змены і ў семантыцы, якія ўвогуле можна лічыць немэтазгоднымі, бо яны прыводзяць чытачоў да рознага ўспрымання тэкстаў арыгінала і перакладу.

Пераклад церпіць страты таксама ў выніку пропускаў аўтарскіх неалагізмаў з-за немагчымасці падобраць дакладны эквівалент да аўтарскага наватвора. Гэта рашэнне перакладчыка, у такім выпадку губляеца неабходная інфарматыўнасць, стылістычная і экспрэсійная афарбоўка індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў, якія перакладчык нічым не кампенсуе. Так, не знайшлі аналагу ў вершаваных перакладах аўтарскія неалагізмы *досвіткавая, звідна, лосьна, пакрэплы, счужэлая і інш.*

*Рукамі пакрэплыі*  
Кашулі сушыць развесхвала,  
Бяліла радасці палатно.

*Звідна карміла агонь з рукі,*  
Яму выбірала кавалкі ласыя –  
Бяросту...

У белавежы – лосьна, язына  
ӯ Шчары.

*Мать на просушку*  
Рубашки развесхвала,  
Белала радости полотно.

*Пламя печное кормила из рук*  
Тонкой берёстой...

*Идут круги – языми плашет*  
Щара.

Семантыка вершаваных радкоў зацімняецца, а ў некаторых выпадках зусім страчваецца. У выніку скажаецца інфармацыя арыгінальнага твора.

Аналіз перакладу аўтарскіх неалагізмаў Р. Барадуліна на рускую мову засведчыў перавагу эквівалентных сродкаў, найперш поўных супадзенняў, што можна патлумачыць значнай блізкасцю дзвюх моў.

Пэўнае месца займаюць частковыя эквіваленты, ужыванне якіх пераважна тлумачыцца адметнасцямі лексікі дзвюх моў. Пры гэтым неадэкватныя замены не толькі перадаюць агульны сэнс, але і дапаўняюць вершаваныя радкі новай інфармацыяй.

Сустракаецца неадэкватная перадача, з пропускамі аўтарскіх неалагізмаў у тэксле перакладу. Пропускі наватвораў і дабаўленні слоў і сказаў – значны недахоп перакладу. У выніку адываецца разыходжанне з тэкстам арыгінала па змесце, пераклад губляе дакладнасць, страчваеца глыбіня арыгінальнага твора, нягледзячы на даволі ўдалы ў цэлым пераклад паэтычных радкоў Рыгора Барадуліна.

### Спіс літаратуры

1. Барадулін, Р. Балада Брэсцкай крэпасці = Балада Брестской крепости : паэма / Р. Барадулін. – Мінск : Маст. літ., 1975.
2. Барадулін, Р. Збор твораў : у 5 т. / Р. Барадулін. – Мінск : Маст. літ., 1996 – 1998. – Т. 1 – 2.
3. Бородулин, Р. Опрокінутое = Перакулене / Р. Бородулин. – М. : Время, 2010.
4. Бородулин, Р. Белая яблоня грома : Стихи; пер. с белорус. / Р. Бородулин. – М. : Мол. гвардия, 1988.
5. Бородулин, Р. Избранная лирика / Р. Бородулин. – М. : Мол. гвардия, 1969.
6. Бородулин, Р. Избранное : Стихотворения, поэмы (1955 – 1983); пер. с белорус. / Р. Бородулин. – М. : Худож. літ., 1985.
7. Бородулин, Р. Каждый четвёртый : Стихи / Р. Бородулин. – М. : Сов. писатель, 1984.
8. Бардовіч, А. М. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы : Вучэб. дапам. для агульнаадукац. школ, ліцэяў, гімназій / А. М. Бардовіч, М. М. Круталевіч, А. А. Лукашэніц. – Мінск : Беларус. навука, 2000.
9. Лапцёнак, А. М. Лексіка-фразеалагічны асаблівасці перакладаў твораў Івана Навуменкі на рускую мову ў аспекте праблемы эквівалентнасці : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / А. М. Лапцёнак. – Мінск, 2009.
10. Мартынава, Э. М. Беларуска-ўкраінскі паэтычны ўзаемапераклад / Э. М. Мартынава. – Мінск, 1973.
11. Прыгодзіч, М. Р. Сэнс у іх хаваецца яшчэ больш, чым паэзія... : Аўтарскія неалагізмы як факт мовы / М. Р. Прыгодзіч // Роднае слова. – 1995. – № 8.
12. Прыгодзіч, М. Р. З гісторыі вывучэння аказіянальной лексікі беларускай мовы / М. Р. Прыгодзіч // Слова ў кантэксле часу : да 80-годдзя праф. А. Наркевіча : зб. навук. прац. – Мінск, 2009.
13. Ржавуцкая, М. С. Пераклад сінтаксічных конструкцый з беларускай мовы на рускую (на матэрыйле твораў Івана Мележа) : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.02 / М. С. Ржавуцкая; БДПУ. – Мінск, 2000.
14. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. – Мінск : БелСЭ, 1977 – 1984.
15. Трыпуціна, Т. М. Аналіз мовы твораў Янкі Брыля і рускага іх перакладу : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.02 / Т. М. Трыпуціна; МДПІ. – Мінск, 1977.

Алена МАНТУР,  
аспірант кафедры гісторыі беларускай мовы  
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 9 сакавіка 2015 г.